



САКРЭТЫ  
НЕЙРАХІРУРГА

7

ШТО  
ЗДЫМАЕ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  
КІНАСТУДЫЯ?

9



# ЗВЯЗДА

9 ЛЮТАГА 2019 г.

СУБОТА

№ 27 (28894)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Мікалай ШАРСНЁЎ,  
старшыня Віцебскага  
аблвыканкама:**

«Сёлета ў Віцебскай вобласці на развіццё эканомікі плануецца накіраваць 2,2 мільярда рублёў. Прывартэтнымі будуць праекты па ўводзе ў эксплуатацыю новых тэхналагічных комплексаў у ААТ «Нафтан», завода па выпуску белай бляхі ў Мёрах, будаўніцтве трэцяй чаргі льнокамбіната, буйных жывёлагадоўчых комплексаў і прамысловых аб'ектаў. У фокусе ўвагі знаходзіцца таксама стымуляванне развіцця бізнесу. Сектар прадпрымальніцтва забяспечвае трэць інвестыцый і палову экспарту тавараў вобласці. Летась больш чым у два разы павялічана падтрымка прадпрымальніцтва з абласнога бюджэту. З'явілася каля 400 новых арганізацый на аказанні паслуг насельніцтву ў сферах рознічнага гандлю, грамадскага харчавання, транспарту, што дазволіла стварыць новыя рабочыя месцы».

# НА ЛЫЖНЫХ СТАРТ!



Сёння ў сталіцы сапраўднае лыжнае свята. Ужо традыцыйная лютаўская «Мінская лыжня» збірае мноства глядачоў і ўдзельнікаў. Бо гэта відовішчна і здорава, тым больш што прыняць удзел могуць усе ахвотныя. Вось і студэнты з Кітая, якіх наш фотакарэспандэнт Анатоль Кляшчук нядаўна здымаў у Сілічах, запэўнілі яго, што абавязкова паўдзельнічаюць і ў сённяшніх стартах у Вясянцы.

(Падрабязны расклад спаборніцтваў — на 3-й стар.)

## Сітуацыя

# ЯБЛЫНІ РАЗЛАДУ

**Мінчане просяць не высякаць сад  
пад будаўніцтва забавляльнага цэнтра**

Апошнія гады праекты забудовы сталіцы выклікаюць вялікі рэзананс сярод гараджан. Асабліва тыя, што датычацца зялёных зон. Адна з такіх спрэчных сітуацый нядаўна ўзнікла ў Маскоўскім раёне, дзе на месцы яблыневага саду запланавалі паставіць забавляльны цэнтр.

**СТАР. 4**



## Гасцёўня

**Ірына БАРАНОЎСКАЯ:**

# «ДЗЕЦІ ПАЙШЛІ ЗА МНОЙ»

**Вучаніца Рэнальда Кныша, настаўніца Вольгі Уласавай,  
лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта  
аб сваім прызначэнні быць трэнерам**

У студзені старшы трэнер-выкладчык аддзялення скачкоў на батuce Гродзенскай СДЮШАР № 3 Ірына Бараноўская стала лаўрэатам спецыяльнай прэміі Прэзідэнта «Беларускі спартыўны Алімп». Настаўнік трэніруе батутыстаў ужо каля 30 гадоў. Яна пачынала сваю дзейнасць са спартыўнай гімнастыкі, але потым разам са шматлікімі дзецьмі перайшла ў батут. Адна з першых вучаніц Ірыны Робертаўны — Вольга Уласава, цяпер настаўнік алімпійскага чэмпіёна Уладзіслава Ганчарова. А сама Ірына Бараноўская ў дзяцінстве трэніравалася з яшчэ больш вядомым трэнерам — Рэнальдам Кнышам, у адной зале з алімпійскай чэмпіёнкай Вольгай Корбут. Аб адносінах з вялікімі ў свеце спорту, сакрэтах трэнерскага майстэрства і першых эмоцыях пасля ўручэння прэміі Ірына Робертаўна расказала ў інтэрв'ю нашай газеце.



**СТАР. 13**



## КОРАТКА

• Памёр вядомы акцёр Сяргей Юрскі. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і бліжнім народнага артыста РСФСР.



• Заробак медыкаў у Мінску за год вырас амаль на 26%. У тым ліку зарплата ўрачоў перавысіла Br1205, сярэдняга медыцынскага персаналу — Br882.

• Захваральнасць на адзёр у Еўропе летась у тры разы перавысіла паказчыкі за 2017 год і ў 15 разоў — за 2016-ы.

ISSN 1990 - 763X



19027>



9 771990 763008